

ІІІ ЭТАП ХХХ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АЛІМПІЯДЫ
ПА ВУЧЭБНЫХ ПРАДМЕТАХ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА» І
«БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА»

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ

Студзень, 2014 г.

ДАВЕДКІ

10 клас

Варыянт I

Заданні	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Усяго
Балы	5	4	6	4	5	5	6	6	6	3	50

Заданне 1

ПРАВІЛЬНЫЯ АДКАЗЫ:

Словазлучэнне	Вымаўленне прыназоўніка <i>пад</i>
1) закаціўся <i>пад</i> стол	[<i>nam</i>]
2) <i>пад</i> цёплай коўдрай	[<i>nač'</i>]
3) <i>пад</i> чырвонай хусткай	[<i>nač</i>]
4) <i>под</i> жоўтым капелюшом	[<i>pad</i>]
5) схаваў <i>под</i> цаглінай	[<i>nač</i>]

Заданне 2

ПРАВІЛЬНЫЯ АДКАЗЫ:

Значэнне фразеалагізма	Фразеалагізм
1) ‘абы-як, нядбайна (рабіць што-небудзь)’	чераз пень калоду; валиць чераз (праз) пень калоду
2) ‘тупіца, дурань, бесталковы чалавек’	пень асінавы (бярозавы)
3) ‘аднолькава, тое самае’	ці савой аб пень ці пнём аб саву (на саве)
4) ‘гаварыць недарэчнае, неразумнае’	брахаць на пень; на пень брахаць ды на калоду тукаць

Заданне 3

ПРЫКЛАДНЫ ВАРЫЯНТ ПЕРАКЛАДУ:

Дарожкі саду былі ўсыпаны буйным жвірам (*гравіем*), які (*што*) хрусцеў (*храбусцеў*) пад нагамі. На клумбах, над пярэстым дываном з рознакаляровых траў, узвышаліся дзіўныя кветкі, ад якіх прыемна (*духмяна*) пахла паветра. У вадаёмах цурчала (*цурчэла*, *журчала*, *журчэла*) вада; з ваз, што (*якія*) віселі паміж (*міс*) дрэвамі, спускаліся гірляндамі расліны-ўёны (*(лавойныя (вітковыя, пакручастыя) расліны)*), а перад домам, на мармуровых слупах, стаялі два люстранныя шары, у якіх вандроўная трупа адлюстравалася (*адбліася*) ў расцягнутым выглядзе (*Паводле А. Купрына*).

Заданне 4

Салёны, перац, ступня, рваны, скакалка, вупраж, клеены, сякера.

Значэнне прыстаўкі <i>пера-</i>	Дзеяслоў незакончанага трывання
1. ‘паўторна, наава ажыццяўляць дзеянне’	<i>перапрагаць, пераклейваць</i>
2. ‘даводзіць дзеянне да прамернасці’	<i>перасольваць, пераперчваць</i>
3. ‘раздзяляць прадмет на часткі’	<i>перасякаць, перарываць</i>
4. ‘накіроўваць дзеянне праз прадмет ці простору’	<i>пераступаць, пераскокаць</i>

Заданне 5

- 1) Вятырска, цюцька, хлапчаня, каласішча;
- 2) вараны, малады, бэзавы, барадаты;
- 3) чатырохгадовы, трохтысячны, двухскладовы, дваццацікватэрны;
- 4) перагуквацца, пудрыцца, галіцца, апранацца;
- 5) ветрана, спакойна, чароўна, злосна.

КАМЕНТАРЫЙ:

1. У першым радзе лішніе слова *хлапчаня*, таму што яно адносіцца да назоўнікаў ніякага роду, а ўсе астатнія слова – назоўнікі мужчынскага роду.
2. У другім радзе лішнім з’яўляецца прыметнік *малады*, бо ад яго ўтвараюцца ўсе чатыры формы ступеней парайнання, а ад усіх астатніх прыметнікаў у радзе нельга ўтварыць ніякіх формаў ступеней парайнання.
3. У прапанаваным радзе лішніе слова *трохтысячны*, таму што гэта лічэбнік, а ўсе астатнія – прыметнікі.
4. У чацвёртым радзе лішнім з’яўляецца слова *перагуквацца*, таму што мае значэнне “дзеянне, утворанае двумя суб’ектамі і ўзаемна накіраванае на іх (“адзін з адным””), а ўсе астатнія дзеясловы абазначаюць дзеянне, якое ўтварае сам суб’ект і якое накіравана на яго (“самога сябе”).
5. У пятym радзе лішніе слова *ветрана*, таму што з’яўляецца прэдыкатыўным прыслоўем, а ўсе астатнія слова могуць быць граматычнымі амонімамі: выступаць як прэдыкатыўныя і якасныя прыслоўі.

Заданне 6

1. знаходзіцца пры (<i>Андрэй Мдывані</i>)	<i>Андрэю Мдывані</i>
2. падараваць (<i>Лукаш Калюга</i>)	<i>Лукашу Калюгу</i>
3. размаўляць з (<i>Хведар Чэрня</i>)	<i>Хведарам Чэрнем</i>
4. выстава карцін (<i>Язэп Драздовіч</i>)	<i>Язэпа Драздовіча</i>
5. захапляцца голасам (<i>Эдзіт Піяф</i>)	<i>Эдзіт Піяф</i>

Заданне 7

ПРАВІЛЬНЫЯ АДКАЗЫ:

- 1) падкрэсліць *важнасць* мерапрыемства;
- 2) ігнараваць *думку* прысутных;
- 3) заручыца *падтырмкай* прафесіяналаў;
- 4) важдацца з (*са*) складаным *праектам*;
- 5) бескарысная *для справы* задума;
- 6) ацэнка *ведаў* вучня.

Заданне 8

ПРАВІЛЬНЫЯ АДКАЗЫ:

№	Назва твора	Аўтар твора
I	“Вера беларуса”	Цётка (A. Пашкевіч)
II	“Дуб-дзядуля”	Ядвігін ІІ.
III	“Пінская шляхта”	В. Дунін-Марцінкевіч

Заданне 9

ПРАВІЛЬНЫЯ АДКАЗЫ: I-Б, 2-В, 3-А, 4-Д, 5-Е, 6-Г.

Заданне 10

- 1) *Сентыменталізм* – мастацкі напрамак у єўрапейскай літаратуры другой паловы XVIII — пачатку XIX ст., які сваю асноўную ўвагу засяродзіў на паказе ўнутранага свету чалавека, яго пачуццяў, настрояў, перажыванняў.
- 2) Паўтарэнне аднолькавых гукаў, слоў ці словазлучэнняў у канцы вершаваных радкоў або строф называецца *эніфарай*.
- 3) Ніжэй прыведзены верш Я. Сілакова напісаны ў форме *трывялета*.

Ён навучыў, здаецца, гаварыць
 Па-беларуску нават кіпарысы.
 Барвінак на магільніку гарыстым
 Ён навучыў, здаецца, гаварыць.
 Паўднёва сонца плавіцца ўгары,
 Зямля гарачая, нібыта прысак...
 Ён навучыў, здаецца, гаварыць

